

# дэбют

дэбют

## Вольга Ласаева



...Гэта дзяўчына—  
Ня я і на ты,  
Гэта Краіна  
Пад знакам бяды...

## Мімалётны анёл

### Мелодыя каханья

Мелодыя мінулага мінае,  
Мелодыя ліецца у нябыт...  
Успамінаю лета ў дзікім краі,  
Дзе кожная хвіліна – гэта ты.  
Дзе кожны дотык,  
Кожная галінка,  
І кветка кожная,  
І ежа, і пітво,  
Іnoch бяссонная,  
І шчырая малітва,  
І шэры досьвітак,  
І чуйнае съятло,  
Съцяжынка ў полі,  
Сонечны блакіт  
Мелодыяй мінулага мінае,

Журліва праліваецца ў нябыт,  
Дзе кожны дом і дрэва адчувалі:  
Ты быў ва ўсім і ўсім да скону дзён...  
Успамінаю лета ў дзікім краі,  
Дзе ты быў — съвет,  
Сусъвет,  
Дзе ты быў — Ён.

### Сэрца

Съвечка мігціць.  
І мярэсцяцца цені.  
Сонны палёт  
Над сънягамі пасъцелі  
У летуценъне,  
    у мрою,  
    збавенъне...

Вось і упала,  
Упала каменьне!  
Нібы зваліўся цяжар  
На імгненьне.  
Так ён зваліўся  
ў сярэдзіну самую  
Сэрца,  
І стала яно —  
Нібы з каменю.

### Каб забіць, каб згубіць, каб забыць...

Каб каханъне сваё забіць,  
(а было яно невылечным),  
Я аб ім пачала гаварыць  
З кожным стрэчным.

Каб каханъне сваё згубіць,  
(а было яно нерэальным),  
Я яго пачала рабіць  
Абсалютна матэрыяльным.

Каб каханъне сваё забыць,  
(а была ім душа працята),  
Я ізноў пачала любіць  
Невядома каго — як брата...

Каб забіць,  
каб згубіць,  
каб забыць...

### Вернешся...

Ты вернешся.  
 Ты вернешся яшчэ.  
 Я ведаю —  
 Вяртаецца заўсёды  
 Забойца  
 На ахвяру паглядзець,  
 Каб толькі потым  
 Зынікнуць назаўсёды...

### У снах...

У снах маіх цябе няма...  
 Ты побач съпіш, а я адна  
 У змрочных блытаных завулках  
 Ступаю па каменьнях гулкіх  
 І сустракаю нежывых,  
 Жывых,  
     няжыўшых,  
     часам тых,  
 Каго любіла я раней  
 Да гэтых безнадзейных дній,  
 Начэй і ранкаў адзінокіх.  
 У снах пакутных і глыбокіх  
 Я пазбаўляюся ад сноў,  
 Ад надакучлівых размоў,  
 Ад існаваньня без натхненія!...

Няхай твайго задавальненія  
 Мае не парушаюць мроі...  
 Я буду трошачкі чужою  
 Адно ў начы, а днём ізноў –  
 Жанчынай мар тваіх і сноў.

### Мімалётны анёл

Прашу цябе: пакінь мяне ў спакоі!..  
 Вяртайся ў свой халодны шэры дом:  
 Табе няёмка у майм спакоі,  
 Дзе съцены не працятыя ільдом.

Ідзі адсюль! Звычайнае цяпельца,  
 Пасыля лядоўні, да якой прывык,  
 Нясьцерпнай жарсьцю спапяляе сэрца,  
 І голас твой зрывaeцца на крик...

Бяжы хутчэй! Рэальнасьць не такая,  
Якою бачыць ты яе хацеў,  
І не кажы лухты: я не съятая,  
І не анёл, што побач пралаицеў...

### Ліст да Марыны

Слухай, Марына,  
Там на Радзіме,  
Съяты як трызны,  
Вёсны як зімы,  
Сынег на Каляды,  
Ранак журлівы,  
Сум разывітальны,  
Съмех нешчасльвы...  
Чуеш, Марына,  
Я разумею,  
Што па-інакшаму  
Жыць не умею.  
Можа таму —  
Так балочка і горка...  
Бачу: дзяўчына  
Выходзіць з падворка.  
Сонца садзіцца  
За бор векавы,  
Ступні кранаюцца  
Роснай травы.  
Кветкамі пахне,  
І пахне зямлёю,  
Рухі напоўнены  
Сілай жывою.  
Мроіцца ёй:  
Вось сустрэнецца хтосьці,  
Верыцца:  
Здарыцца добрае штосьці.  
Сонца зайшло —  
Анікога нідзе.  
Чырвань згасае  
На чорнай вадзе.  
Гэта дзяўчына —  
Ня я і ня ты,  
Гэта Краіна  
Пад знакам бяды,  
Сыцежкі ня бачачы,  
ў ростань брыдзе...  
Гэта Радзіма  
Забітых надзей.

---